

Эдуард Акулін



...Лес цярновы – мая дарога.
Лёс цярновы – твой шлях, Максім.....

Маўчаньне Госпада

Святая noch

Съляпіла noch
улоннаю цямрэчай
Марыі,
што зьбіралася радзіць...
Бог, не суроч
ня сам сябе,
ня Вечнасьць,
якой твой лёс належыць,
запалі
над Бэтлеемам
зорную лампаду.
Цябе чакае ясельны каўчэг...
Святая noch.
Валоў рахманых статак
тры пастушкі
зьбіраюць на начлег.

Лён

Aхвярую Алесю Бяляцкаму

Мне прысьнілася сёньня Доля,
запаветны, як Слова, сон.
Мы з Сысом у нябёсным полі
разам жалі блакітны лён.

Разам жалі, ды раптам серпам
я адцяў галаву вужу,
і цярновыя сълёзы съвербам
разарвалі маю душу.

Я заплакаў з такім адчаем
на які толькі ў съненыні змог,
як па брату забітым Каін,
як Пілат ля Хрыстовых ног...

І сказаў мне на гэта Толя:
— Плачаш, — значыць грахом жывеш...
Вуж скрываўлены ў белым полі –
гэта мой разывітальны верш.

І замоўк. І пайшоў нясьпешна,
аж пацуль між аблок ня зынік.
Над вужом, над забітым вершам
лён гайдаўся, як сіні німб.

Нота До

На досьвітку,
калі заснуць лілеі,
жаданьне прачынаеца тваё,
прасылізгае у вуха
юркім зъмеем,
съляпое сэрца
ранячы маё.

— Ты мой Радэн,
ляпі з мяне, што хочаш...

Я – гліна паслухмяная твая.
Вазымі душу,
пакінь мне толькі вочы,
каб бачыць,
як на лютні летний ночы
Арфей іграе.

Лютня – гэта я.
Дакладней музыка,
што ў лютню заляцела,
як пліска,
пераблытаўшы гняздо...
Вазьмі мяне,
вазьмі душу – ня цела.
Пачні ад нізу –
з першай ноты До.

Раман

Любая – шчасьце маё агнягубае!

Яблыня

У яблыні – ранімая душа.
Калі салавей ёй здрадзіць –
туман прыпаўзе з лаўжа
хаўтуры кахраньня ладзіць...

Па яблыку ў яблыні сълёзы
спадаюць у жвір нябёсаў.

Кроў Хрыста

На каменных каленях стодаў,
на дрыжачых руках Каіна,
у вар'яцкім паглядзе Ірада,
на съятой Плашчаніцы,
у разорах «Слова аб палку Ігаравым»,
на прасьцінах згвалтаванай Рагнеды,
на штандарах Вітаўта Вялікага,
на вусыцішы Варфаламеўскай начы,
на амбоне Сафіі Палацкай,
у снах Кастуся Каліноўскага,
на падушцы Максіма Багдановіча,
у зялёных жылах вінаградніка,
на пагонах Гітлера і Сталіна,
на кашулі Джона Ленана,
у кропельніцах чарнобыльскіх хоспісаў –
кроў Хрыста,
кроў Хрыста,
кроў Хрыста.

Крылакрыж

Угляджаюся ў вір нябёсаў –
колькі там патанула крыл
тых, хто трызьніў аб Беларусі,
тых, хто йшоў за яе на крыж.

Угляджаюся ў вочы Бога
сорак летаў і сорак зім.
Лес цярновы – мая дарога.
Лёс цярновы – твой шлях, Максім.

Угляджаюся – патанаю
у съязіне з Гасподніх воч.
Па зламаным крыле Купалы
кроў съякае, як зынічка ў нач...

Хто сказаў вам, што ў Палесьціне
Еўфрасіння свой рай знайшла?
Над Сафійкай у звонкай сіні
крыж вартуе яе душа.

Хараство

У Хараства – няма паста.
Каханьне зредку галадае...
Як Палесьціна без Хрыста,
што ў Іардан свой сум хавае.

Для Хараства няма падстаў
адмовай д'яблу лёс лагодзіць,
ня марна ж праведнік Адам
спазнаньня дрэва абясплодзіў.

У Хараства – няма маста
паміж нябёсамі й зямлёю,
бо Хараство – жыцця жарства,
якой Гасподзь у Мекку ходзіць.

Ноч Шапэна

Ліліся, як ноты, хвіліны
начы, што прыдумаў Шапэн.
Я думаць аб ёй не павінны,
я помніць аб ёй не павінны.

Ад музыкі пух салаўіны
застаўся на поўнях калень...

На сподзе съвітальнай гадзіны,
на дне тваіх польскіх вачэй
застаўся мне сум салаўіны...
Я думаць аб ім не павінны,
я помніць аб ім не павінны, —
ня думаць, ня помніць лягчэй.

Аб спаленых вуснах палынных,
аб сонечных смочках вербен
я думаць павек не павінны,
я помніць павек не павінны,
калі мне дазволіць Шапэн...

Прыгожая

*Прыгожая жанчына побач –
Я забываю пра сям'ю...*

Леанід Дранько-Майсюк

Прыгожая жанчына побач –
я забываю пра усё...
Як чмель, адчуўшы мёду слодыч,
як закаханы ў верш Басё.

Прыгожая жанчына – гэта
нам рай дарованы зямны.
Крыло – паднебнае паэта,
прадмова – біблій Скарыны.

Пігmalіён табою мроіў
і Саламон – паэтаў цар.
У гонар твой пілі з пантофля
Міцкевіч, Пушкін і Кабзар...

Ліліт, Лаура, Маргарыта –
якая розніца, калі
на выгляд ты, як Афрадыта,
з цябе пісаў свой лёс Далі...

Прыгожая жанчына... Божа,
навошта ты яе стварыў?
Яна з граху, а грэх ня кожны
з нас здольны вершам адмаліць...

Зъдзічэлы сад

Зъдзічэлы сад, як племя іудзеяў,
насуперак асеньняй Кабале
у сьвет, як у пустэчу, па надзею
пайшоў з цярноўнікам-Майсеем на чале.

Съляпым паглядам молячи абсягі,
карэньнямі абмацваючы дол,
брыдуць скрэзь восень яблыні-бадзягі,
сузор'і яблык сеючы наўкол.

І на мяжы адчайнае зънямоті,
спаймаўшы ў кроны віфліемскі дым,
перажагнуўся тройчы на дарогу
зъдзічэлы сад і стаўся залатым.

Паміж

Сусьвет, як жорны,
перамеле ўсіх
на зорны пыл,
на мліва-пацяруху.
Сусьвет – як жорны...
Бог-млынар адзін,
заўжды адзін
між Вечнасьцю і Скрухай.

Малітвашлях

Паміж Верай і Богам –
шлях у сорак гадоў...
Шлях у людзі – з нікога.
Шлях з граху – у Любоў.

Між крыжом і Галгофай
шлях, як вечнасьць, даўгі.
Выкупленье Самога
прад сабой за даўгі.

Вызваленне Самога
ад сябе за грахі
і свае, і людскія,
што былі і што ёсьць...

О Гасподзь, не пакінь нас!
 Не пакінь нас, Гасподзь,
 у пустыні бязъвер'я,
 у аблозе грахоў...

Сёньня, прысна й навекі
 мы – пясок, Ты – Любоў.

Маўчанье Госпада

Перад брамай у храм Божы
 зъянтэжана адключаю тэлефон,
 каб нават слабой вібрацыяй
 не патрываюць
 маўчанье Госпада,
 не парушыць
 урачыстую цішуну Веры.

Жыві!

Я на сэрцы выкаваў Пагоню!
 Я Пагоню ў сэрцы пасяліў...
 І цяпер у сэрцы майм звоняць
 шчыт аб меч – аж пырскі ад крыві.

Дзень і ноч, каб мовы не пазбыўся!
 Дзень і ноч, каб Край свой не прадаў!
 Дзень і ноч, каб слухаў і маліўся,
 як на звон Сафійкі Манамах.

Я на сэрцы выкаваў Пагоню,
 і душа зайшлася ад Любви,
 як крывёй у Ялце Багдановіч,
 выдыхнуўшы Съмерці ў твар: — Жыві!

Дачакаюся...

Беларусь, твой паэт дачакаецца
 ад кахранай жанчыны званка...
 За вакном лістапад і зъмяркаецца,
 і далькажык съціскае рука.

Але голас няродны «вне доступа»
зноў і зноў чую я у адказ,
і душа ад бязылітаснай ростані
зьбегла ў пяткі, каб цісьнуць газ...

Фары стрэчных мільгаюць каметамі.
Лабавое у кропельках сълёз...
На дысплеі блакітным сусвету —
толькі Sos, толькі Sos, толькі Sos!..

Валатоўка

Беларусь, як Сусьвет, вялікая.
Трэба памятаць, дзе жывём...
Не пасьпелі аплакаць Быкова,
як развязітваща час з Брылём.

Пакідаюць Радзіму волаты,
не шукаючы ўрай дарог.
Вышываныя слуцкім золатам
душки іх не прагледзіць Бог.

Беларускага Слова золата
запяклося крывёю ў сінь...
Спадзяюся, што вам ня холадна:
Янка, Толя, Алеся, Васіль.

25 ліпеня 2006 г.

Просьба

О Леафан,
падводны цар,
нямы дазорца акіяну,
глыні мой сон,
бо з ім я сам,
жыву у нераце падману.
Мой сон глыні
і ляж на дно,
як глыбіня сярод глыбіняў,
засыні на Вечнасць,
мо тады
мяне той страшны сон пакіне,
што я адзін,
што ў цемры я,

а тая цемра – лона маці,
 а маці тая – не мая,
 мяне ня хоча нараджаць... I
 я ненароджаны жыву
 адзін у бездані Сусьвету
 і плачу я,
 і я плыву,
 як Ной,
 згубіўшы ў моры мэтую...

О Леафан,
 падводны цар,
 глыні мой сон
 і кань у Лету.

Назіркам

Так хутка дні мінаюць,
 не паспываю жыць...
 Галоднымі вайкамі
 Съмерць назіркам бяжыць.

Ня так

Нешта у съвеце гэтым ня так...
 Храм разбурылі – зрабілі вятрак.
 I з той пары у наіўных людзей –
 вечар бяз хлеба і дзень без надзеяй.

Абяцаныне

Аднойчы Вечнасць разамкнецца
 між берагоў крутых жыцця,
 і першы, хто табе ўзаб'еца
 на вочы, Край мой, буду я.
 Я так люблю цябе аддана,
 што й на бярозавым крыжы,
 што і з магільнага кургана,
 што й з тагасъветнае цішы
 здалею выплакаць, як пацер,
 тры слова съветлія з душы:
 Страцім, Паэзія і Маці –
 дзеля чаго я ў съвеце жыў...

Жыве Беларусь!

Братам па пяру і крыві ахвярую
Насуперак грозным тыранам,
насуперак Злу і Мане
жывем не ў балотным тумане,
жывем не ў съляпым табуне...

Жывем, як Купала і Колас
калісь загадалі нам жыць...
Жывем без аглядкі на голас,
што зранку да ночы сіпіць:

— Прадайце Радзіму і Мову,
аддайце на зьдзек прыбышу
і Бога, і роднае Слова...
Прадайце съвятую Душу...

Я — бог, бо я ўладу вяршу!..

І нехта з нашчадкаў Іуды,
хто страхам і здрадаю жыў,
спаймаўся на д'яблаву вуду,
душу у ламбард залажыў,

ня згледзеўши нават, што цэннік
ад часу Пілата ўсё той —
трыццатнік — за брата, хоць геній,
хоць зеўрае лоб пустатой...

Ды, дзякаваць Богу, ёсьць Людзі,
якіх не прадаць, не купіць,
чый Дух не скарыўся аблудзе,
каго — ні разьбіць, ні спыніць!

Дык станем, браты мае й сёстры,
у шчыры і шчыльны хаўрус
і так, як Малітву, — узьнёсла
прамовім: — Жыве Беларусь!

22 кастрычніка 2006 г.